





### НАСУСТРАЧ НОВАМУ НАВУЧАЛЬНАМУ ГОДУ

## ГАТОВЫ ДА СУСТРЭЧЫ ДЗЯЦЕЙ

Да новага навучнага года мы пачалі рыхтавацца яшчэ з самай вясны, калі вучні пайшлі ў летні адпачынак. У гэты летні адпачынак мы скарысталі для таго, каб школу падрыхтаваць да новага года. Праўда, капітальнага рамонт наша школа не патрабавала, бо мы яго зрабілі ў мінулым годзе. У гэтым годзе мы афарбавалі дах школы і правалі дробны рамонт.

Яшчэ з вясны мы пачалі рыхтаваць і дровы. Зараз школа поўнасьцю забяспечана палівам. Дровы мы вывезлі з лесу, парэзалі, пакалолі і склалі для прасушкі.

У класах зрабілі рамонт печак, пафарбавалі дошкі. Таксама адрамантавалі і ганак.

Школьная бібліятэка папоўнілася мастацкай літаратурай на 500 рублёў. Поўнасьцю забяспечана школа і падручнікамі. Зараз мы заканчваем па белую пакаў, дзе павінны жыць настаўнікі. Наша школа ўпаўне гатова сустрэцца вучняў. У класах чыста і светла.

Праўда, трэба адзначыць тое, што РВК і райана нам у падрыхтоўцы школы да новага навучнага года не дапамаглі. Яшчэ з вясны мы хадаілі перад РВК, каб дапамаглі дабуваць два класы. У гэтым нам адмовілі, і вучні двух класаў вымушаны пайсьці на другую змену.

А. КОРЗУН,

дырэктар Літвінцэўскай НСШ, Даманаўскага раёна, Палескай вобласці.

— 0 —

## ЗДЗІЎЛЯЮЧАЯ РАЎНАДУШНАСЦЬ

Грычынская вясельная сярэдняя школа знаходзіцца амаль пал бокам мескага раённага аддзела парасветы. У мінулым навучным годзе школа была ў вельмі дрэнным становішчы. Дырэктар школы тав. Руднінская забяспечыла іх арганізацыя паспяховых заняткаў, ш падыходзячым умоў для навучных работ. Маючы вялікую навуку па выкладанню дзевяціці (34 галіны ў тэлыне), яна аўсім забяспечыла, што ёй даручана відавешта школай. Дзі і паспяховыя па прамэтах, якія яна выкладала, была надзвычай нізка, што сведчыла аб непадрыхтаванасці выкладчыка.

Менскі райана, ведаючы аб гэтых фактах, аслабаніў т. Руднінскую ад пасады дырэктара. Але аблаены адпалі парасветы адміністрацыі гэта рашэнне. Руднінская-ж з надыходам лета адразу пакінула школу без усягога нагляду. У выніку школа дагэтуль не адрамантавана і не мае ні абсталявання, ні дроў. Яшчэ не праведзены нават угод дзевяці-гадовага ўросту для камплектавання першых класаў. У школе дзевяці чаканяў ідуць, цеснота, холад. Грычынскі сельсавет са здзіўляючай раўнадушнасцю адносіцца да гэтага становішча.

І вельмі дзіўна, што Менскі райана (загадчык тав. Лысак) пасля адменны вынесены іх пастаноўны зваў у адносінах Грычынскай НСШ пазіўно пабочнага назіральніка. Абласны-ж аддзел парасветы наогул не жадае ўнічаць у сутнасць гэтай справы і не вяртае ўвагі на паступаючыя сігналы аб неадвальнячым становішчы ў школе.

В. І. АДУШКА.



Малацьба жыта ў калгасе «Іль Інтэрнацыянал», Чырвоабарэжскага сельсавета, Жлобінскага раёна.

Фото С. Грыма.

## З ГОНАРАМ ВЫКОНВАЕМ АБАВЯЗКІ ПЕРАД ДЗЯРЖАВАЙ

Наш калгас паставіў перад сабой задачу — убраць багаты калгасны ўраджай у самыя шчыльныя тэрміны, не дапусціць ні аднаго кілаграма страт. Улічышы вопыт уборкі мінулых год, у гэтым годзе мы праводзім жыццё і малацьбу значна лепш, больш арганізавана. Гэтага мы дасягнулі ў выніку добрай падрыхтоўкі. За месяц да уборкі работ былі адрамантаваны і адрагуляваны патрэбныя машыны. Усе калгаснікі ведалі свае абавязкі і месца работы.

За 5 дзён мы ўбралі азімае на плошчы 174 гектары. Услед за жывым чыста падграбллі і абралі каласы. Аліна-савана з уборкай прыступілі да малацьбы складанай малацінай Ціцерынскай МТС. Ужо абмалочана жыта з плошчы 130 гектараў.

Для абслугоўвання машыны склаў дзве брыгады. Арганізавалі кругласутачную малацьбу. Днём працуе адна

брыгада, ноччу — другая. Аджэны па малацьбе т. Сталубноў, падачынаў і барабан таварышы Рупкі і Шкундаль і астатнія калгаснікі забяспечваюць бесперабойную і высокую якасцю малацьбу. Пасля абмалоту асбожа азважэцца і ссыпацца ў калгасны свіра Сувчасоваў і паспяховая малацьба дала нам магчымасць першымі ў раёне выканаць плав хлебапаставак па азімаму жыту.

У час уборкі кожная мінуўта порага не паспее зрабіць адно, як ужо чакае другое. Тут усе праца расплываецца. Самацёк ва ўборцы можа прынесці вялікую школу калгасу.

Каб унікнуць распылення работай сілы, мы закончылі сенажонне да ўборкі азімых. Калгас наш адным з першых у раёне выканаў плав сенапаставак — 125 центнераў. Ужо выцерабілі лён на плошчы 32 гектары. Калгаснікі абавязаліся своеча-

свава апрацаваць лён і адць дзяржаве ільнявалакно высокай прадукцыі.

У выніку дружнай паспяховай работы мы змаглі выдць аванс калгаснікам па 14 кілаграма асбожа на працяленне. Першы аванс паказаў, што ў гэтым годзе наш працяленне будзе больш поўнаважкі, чым у мінулым годзе. Гэта азважчэвае калгасніку працяваць на ўборцы яшчэ лепш. А працы ўперадзе — многа. Трэба ўбраць яшчэ 390 гектараў яравых культур, якія ўжо даспяваюць. Мы не далі ім працяваць ні аднаго лішняга дня.

Хутка і без страт уборам высокай ўраджай. Датэрмінова выканаем свае абавязальнасці перад нашай роднай савецкай дзяржавай.

Раман Янукевіч ПАЛУДА,

старшыня калгаса імя Молатава, Станіслаўскага сельсавета, Круглянскага раёна.

## ЗРЫВАЕЦА МАЛАЦЬБА І ХЛЕБАЗДАЧА

24 ліпеня на раённай нарадзе старшын калгасу і сельсаветаў загадчык Асіповіцкага раёна т. Вераб'ю гаварыў: — Ні ў якім выпадку нельга дапусціць разрыв паміж уборкай малацьбой і хлебаздачай.

Загадчык раёна, аднак, нічога накруткага не зрабіў, каб арганізаваць малацьбу.

Па зводцы на 31 ліпеня, у Асіповіцкім раёне зжалі палову ўсіх хлібоў, а абмалочылі толькі 1,3 проц. да ўбравага. Фактычна малацьба не была разгорнута.

Многія калгасы не малаціць, спадзяюцца, што МТС усе абмалочыць. Але справа з малацінямі МТС абстаіць дрэнна. У МТС ёсць 12 малаціц, а працуюць толькі 7 і то толькі ў адну змену. На пытанне, чаму не арганізавана кругласутачная работа на малацьбе, дырэктар МТС т. Коноўка адказаў: — Не ведаю.

Адна складаная малаціня не працуе таму што ў ёй паломая вал. Надаўна МТС атрымае тав. малаціні. Усе яны стаяць з-за адсутнасці пасоў.

Ёсць у раёне злыяныя антымеханізатарскія настроі. Калі ў калгас «Рэкорд», Пагарэльскага сельсавета, прыбыў трактар і малаціня, то старшыня калгаса Ермаліцэ адмовіўся іх прыняць. Зараз МТС спрачаецца з Ермаліцэ, а малаціня 5 сутак прастаяла. За гэты час можна было б намаляваць 150 тон зяра.

Р. СЯРГЕНКА.

## ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ ПРЫЁМЦЫ САРТАВОГА НАСЕННЯ

ГОРКІ. Перадаваны калгасы раёна разам з жывым распачалі абмалот і адуць асбожа дзяржаве ў ліх хлебапаставак і натуралітаты за работы МТС.

У першыя дні хлебаздачы калгасы сустраіцца з цэлым радом перашкод, якія стаяць на шляху паспяховага выканання абавязальнасці перад дзяржавай.

Справа ў тым, што райза і дырэкцыя МТС азначылі задаткулі апрацаваць сартавыя пасеваў і складанне актаў апрацаваці.

Асабліва абурэння факт меў месца 4 жніўня на прыёмным пункце Заготзяра на стаяні Пабодзіна. Калгас «Барэц за пшчгодду», Каменскага сельсавета, прывёз аздаваць сартавое жыта. Хлеб не быў прыят выключна таму, што на прыёмным пункце Заготзяра адсутнічаў другі экзэмпляр акта апрацаваці сартавога насення, асвоцэсавана не даслава людзі райза (заг. тав. Шапанавіч).

Па такой-жа самай прычыне ў гэты дзень не было прынята сартавое насенне і ад іншых калгасаў. Дзесяткі пшчод, нагруканы хлебам, былі вымушаны зноў вярнуцца дамоў.

С. КАЗНАЧЭУ.

## Аб гандлі на ўскраінах

Украіны Менска за год савецкай улады карэным чынам змянілі свой воблік. На месцы многіх старых ладуч пабудаваны дзесяткі новых шматпавярховых дамоў, часта пераўзыходзячых па свайму аб'ёму і прыгожасці архітэктурнага афармлення многія дамы пэнтра горада.

Аднак, не глядзячы на гэтыя вялікія змены, на ўскраінах горада прадаўжаюць яшчэ сям-там існаваць старыя, аджыўшыя традыцыі. У гэтым дача можна пераканацца, паіспіваючыся пытаннем размяшчэння гарадской гандлёвай сеткі.

Прайдзецца па галоўных вуліцах горада — Савецкай і Ленінскай. На працягу двух-трох кварталаў вы тут убачыце дзесяткі добра абсталяваных, прыгожа аформленых магазінаў. Тут пакупнікі могуць знайсці рознастайныя тавары, галантарэю, мануфактурны абутак, канцэпсерыяны вырабы, малочныя прадукты і т. д. Але варта толькі паехаць на ўскраіны горада: пасёлкі імя Пушкіна і «Комінтэрн», у раён Старажойні — там карціна рэзка мяняецца.

У пасёлку імя Пушкіна, дзе працявае шмат работных друкарні імя Сталіна, дрэваапрацоўчага завода імя Молатава і іншых буйных прадпрыемстваў горада — ёсць адзін ларок, і той працуе выключна дрэнна. Заўсёды каля яго доўгая чарга. Асартымент тавараў вельмі мізэрны. Замест 3 галіў раённы гандаль у ларку пачынаецца толькі ў 10 галіў. Загальна гэтым ларком тав. Хігеровіч па свайму погляду часта ссылае гандаль, вывешваючы стандартную залічку: «Пайшла звычэй, зараз буду». У асобоны ліх дні не бывае ў продажы нават такіх прадуктаў, як хлеб, булкі, цукар і т. д. Зусім не арганізаван у пасёлку гандаль прахаджальнымі напіткамі і шчэ большымі мытарствамі даволіцца тутэйшым жыхарам даставаць карасі. Магазіна гандлюючага імя, няма не толькі ў пасёлку, але і па ўсёй Пушкінскай вуліцы. Для таго, каб купіць карасі, трэба ехаць аж на Камароўку і адтуль вазіць іх «кантрабандным» шляхам — трамваем.

Па Пушкінскай вуліцы, дзе размяшчаны рад буйных прадпрыемстваў, навучных устаноў, ёсць толькі два прадуктовыя магазіны сістэмы Менгорхарчгандля №№ 121 і 10. Магазін № 121 знаходзіцца ў аўсім непрыгодным для гандлю памяшканні, якое патрабуе капітальнага рамонту. Дах магазіна праікае, аўсім дрэннае яго складское памяшканне. Прадукты тут утрымліваюцца ў вялікім непарадку. Усюды роі мух. Працуючыя і прадаў-

цы спынаюцца, нерухопа і не паюпаваюць абслугоўваць пакупнікоў. Заўсёды вялікая чарга.

У магазіне № 10, які абслугоўвае пераважна работніаў Беларускай Акадэміі навук, Клінічнага гараджа, тэхнікума сувязі, часта няма ў продажы хлеба, вяснікі і каўбасных вырабаў. Малочныя прадукты з'яваюцца ў магазіне не раінаў, а вечарам.

Аналагічна становіцца з арганізацыя гандлю і ў другім буйнейшым работным пасёлку — «Комінтэрн». Адзін магазін пасёлка № 27 працуе з прамернай нагрукай і абслугоўвае ў 3-4 разы больш пакупнікоў, чым такі-ж магазін у пэнтры. Для таго, каб тут сёе-тое купіць, трэба не менш 15-20 мінут прастаяць у чарзе. Памяшканне магазіна аўсім непрыгоднае.

Выключна дрэнна размяшчана гандлёвая сетка і ў раёне піванарага вода «Беларусь». Тут ёсць рад вуліц, як напрыклад Камароўскай, Чырвонскай, якія зусім не маюць ні аднаго прадуктовага магазіна.

Гандлёвая сетка ў Менску, як ведама, размяшчалася ў свой час ворагамі народа яўна школьніка. Работны ўскраіны агаляліся. Аднак, вынікі шкідніцтва ў гэтым важнейшым пытанні ліквідуюцца нашымі гарадскімі гандлёвымі арганізацыямі выключна марудна.

Да гэтага часу чамусьці жыве традыцыя адраваць пэнтрагандлявыя магазіны Саюзспрадмага, та званыя «Гастронамы», магазіны па продажы тэкстыльных вырабаў, мэблі, пасуды, будматэрыялаў, абутку толькі ў пэнтры горада. Горхарчгандаль і горпрагандаль на ўскраінах будуць большай часткай лёгіка павільням, ларкі, непрытасаваныя для культурнага гандлю.

Усе 5 існуючых у горадзе мэблевых магазінаў размяшчаны ў пэнтры, а тры з іх арганізаваны на адным толькі пляцы Волі. Не аналізіў на ўскраінах, за выключэннем прымытчных праматарных ларкоў, большыя палыховыя магазіны па продажы галантарэі, абутку, галаўных убораў, у той час, як толькі на адной Ленінскай вуліцы (пачынаючы ад пляца Волі да рога Ленінскай і Савецкай) размяшчаны 14 буйных праматарных магазінаў.

Наркамгандаль ВССР і гарадскі аддзел гандлю Менска, ведаючы аб усіх гэтых ненармальнасцях, не прымаюць рашучых мер да ліквідцы вынікшых школьніцтва ў пытанні размяшчэння гандлёвай сеткі, неапрадна закрываючы жыццёвыя інтарэсы шырокіх мас працоўных.

Я. Эль,

## У ГОНАР ДРУГОЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР РАСТУЦЬ РАДЫ СТАХАНАЎЦАЎ

Калектыў работных менскага скуразавода «Большыя» дастойна сустракае Другую Сесію сацыялістычнага парламента нашай радзімы. Стаханавы завод, рыхтуючыся да Сесіі, значна павысілі выпрацоўку, палепшылі якасць выпускаемай прадукцыі: тав. Каналаткі сістэматычна выконвае норму на 237 проц. тав. Каларскі — на 228 проц. тав. Петрык — на 187 проц. Стаханавы і тт. Чэрнікава Ф. і Дзяміянчыч выконваюць свае дзённыя нормы па набіўцы скур для рам на 165-180 проц. Добрых поспехаў у работе дасягнула брыгада зольшчыкаў (брыгадзіры тт. Каплан і Ролкін), якая выконвае сваё заданне на 194 проц. Брыгада пагнужчыкаў аддзелагнага аддзельніка (брыгадзір тав. Сташкевіч) выконвае план на 190 проц.

Многа новых работных, як тт. Таргон-

скай, Дудзінаў, Хаток, Памічэва і інш., раёны не выконваюць свае нормы, вараз дзюкуючыя пофотву над імі лепшыя стаханавы сталі іх выконваць і перавыконваць.

Палепшылася на заводзе тэхнічная вучоба. Дзяржавіны тэхніцы ввазем здалі 72 чал. Пачынаючы з мая месяца, колькасць стаханавцаў па заводзе вырасла з 365 да 378 чал. 7-месячны план звышэння сабекошту выпускаемай прадукцыі заводам выканана на 107,7 проц.

Лепшыя стаханавы і інжынерна-тэхнічныя работнікі завода ўстапулі ў рады партыі Леніна—Сталіна. За апошні час прыняты ў чаліцы партыі стаханавы тав. Хвашчэўскай, майстар хромавага цэха агітар тав. Шапко, майстар аддзелагнага аддзельніка тав. Альперовіч і іншыя.

### 476 ПРОЦЕНТАЎ НОРМЫ

Высокімі вытворчымі паказчыкамі ў работе сустракаюць чыгуначныя паравозага лары і вагоннарамонтнага пункта стаянцы Асіповічы Другую Сесію Вярхоўнага Совета СССР.

Выдатных поспехаў дасягнуў лепшы стаханавец допа машыніст Аляксандр Бурыос. Тав. Бурыос 5 жніўня прывёў поўны вагон на 350 тон звыш устаноўленай нормы пры нагове ў пуці 12 мінут. Па-краванасоўску воляць пажкаваць цягавы машыністы тт. Тамкоў, Свірскі, Сукава.

Комплексона брыгада тав. Вальсё сістэматычна робіць прамывачны рамонт паравоза за 6-7 галіў замест нормы 14. Слесар гэтай брыгады тав. Нараловіч выконвае норму на 377 проц., а тав. Абакіменак — на 318 проц. Не менш чым 200 проц. нормы даюць слесары Ступічкі, Якіменка і Дубавічы.

Вагонарамонтны пункт стаянцы Асіповічы трымае паршанства па Беларускай чыгуначы. 4 жніўня слесар тав. Крупаў выканаў дзённую норму на 476 проц., а слесар-аўтаматчы тав. Хількевіч — на 461 проц. Машыні тт. Карюк і Дуброўскі выконваюць сваю норму на 400 проц.

### ПРЫЎІУ У КАЛГАСЫ

СМАЛЯВІЧЫ. 9 жніўня ў Жлобінскім сельсаветае адбыўся ход аднаасобічых. Уважліва лухалі сабраўшыся інфармацыю аб адкрываючыхся Другой Сесіі Вярхоўнага Совета СССР і 26 агальных пражавачыя японскага ваяшчыны.

Тут-жа на скодзе 9 аднаасобічых падлічаны звыш уступленні ў калгас. Першым падаў заяву аднаасобіч Карпаў Лаазр.

У гонар адкрыцця Сесіі калгаснікі сельсавета імя Чырвонае Жодзінаў поўнасьцю ўнеслі грошы па падліску на Пазыку трэцяй пшчгодкі ў суме 3.350 рублёў.

## ГОЛАС АЎСТРЫЙСКАГА НАРОДА

Агляд нелегальнай аўстрыйскай „Ротэ Фане“

Тоненькі спытак з папіроснай паперы. Восем стараваных, набраных дробным, чоткім прыфром. На першай старонцы загадкава: «Ротэ Фане» — цэнтрыяны орган камуністычнай партыі Аўстрыі. Ніжэй з боку — № 4. Год выдання 20-ы.

«Ротэ Фане» ўжо даўно вылаецца нелегальна. Чапверты нумар вышаў пасля разбойнічага захвату Аўстрыі германскімі фашыстамі.

«Барыцьба прадаўжаецца, — піша ў перадавым «Ротэ Фане», — барыцьба за свабоду Аўстрыі супроць іга чужаевага ўладарніцтва» Гэтыя словы жаевавага ўладарніцтва Гэтыя словы жаевавага ўладарніцтва Гэтыя словы жаевавага ўладарніцтва

«Ротэ Фане» друкуе псымы сялян, працоўных пад агукляным загалоўкам: «Аб чым не піша фашысцкі друк».

Адзін з карэспандэнтаў «Ротэ Фане» расказвае аб наступным, характэрным для вастроў аўстрыйскіх работных адалаўнаў у рэстаране, нелегальна ад метра-лурччнага завода Вена-Брыгінэау, лурччнага завода Вена-Брыгінэау, лурччнага завода Вена-Брыгінэау

«Ротэ Фане» друкуе псымы сялян, абураных гаспадараннем фашыстаў у аўстрыі.

У адной з вёсак сяляне ўпарта адмаўляліся вывешчыць фашысцкі флаг.

«Сяляне адкрыта гавораць аб сваёй нянавісці да гітлераўцаў Яны да гэтага часу не дапусцілі да сябе ў асіну назначанага ім старосту-фашыста».

Аўстрыя наводнена германскімі салдатамі, сюрд якіх таксама сілыны атыфашысцкія настроі.

«У многіх месцах, — піша «Ротэ Фане», — устанавілі добрыя таварыскія ўзаемаадносіны паміж германскімі салдатамі і мясцовымі работнымі».

Германскія салдаты расказваюць аўстрыйскім работным аб лютым абыходжанні афіцэраў.

Некаторыя салдаты адкрыта выказваюць сваё незадаволенне фашысцкімі рэжымам.

«У 2-м раёне Вены, — піша «Ротэ Фане», — натуўп акружыў салдаты матарызаванага батальёна. Ён выназваў сваё незадаволенне муштроўкай у германскай арміі, чартыхаўся з паводаў дрэннага харчавання. Уключыўшы мотор, ён паехаў сьвазючы: «Пачкавічы, вы хутка адзучце, што зэ ітучце Гітлер. Пляваць хацеў я на фашыста».

На рынку ў Вены жонка работчага запытала германскага салдата:

«Скажыце, як-не ўсё-такі жывецца германскаму работчаму?»

Салдат адказаў:

«Мілая, я знаходжуся тут у якасці германскага салдата. Наіва хочаце даведацца, як жывецца германскі работчы, то вы павінны іх запытаць».

Сведкі гэтай сцэны вельмі добра арааумелі, што хацеў сказаць салдат. «Ротэ Фане» палярэжвае сваіх чытачоў, што ў Аўстрыі на ўсё прадырмства і ва ўстановах размяшчаны фашысцкія шпікі і правактары, якія пал выглядам «старых рэвалюцыянераў» стараюцца ўперніць у дзвер'е работных, каб потым адрадыць ім.

«Ножнае праўленне боналатноўсці, — піша газета, — балбетлівасць легкадумства — асабліва, калі маеш справу з незнавым чалавекам — можа пацягнуць за сабой незлічоныя бядоты».

Дзве старонкі прывяціла «Ротэ Фане» псымам аўстрыйскіх работных, наведваючых Германію ў пошуках работы.

Адзін з гэтых, які ў свой час жыў у Германіі, расказвае, што цэны на харчаванне павялічыліся там з 1932 года на 30 проц. і што наогул у Германіі цяж-

ка дастаць што-небудзь з'ядоўнае. Якасць тавараў вельмі нізкая. Ва ўсёй прамысловасці ўжываюцца ў велізарнай колькасці так званыя замянільніцы. Пра пакупнікі быліны пакупнікі заўсёды знаходзіць у пачэне заліску з напаруджаннем: не ўжывай пры мыці асабліва гарачай вады, бо бялізна распаўваецца.

Сказавае псыма работчага, які да ад'езду ў Германію знаходзіўся пад моцным уплывам фашыскага прапаганда «Наі я паніаў Аўстрыю, — піша гэты работчы, — я хістаўся. Зараз я магу зноў чона працягнуць руку сваім таварышам. Пасля таго, што я тут бачыў, сьмажу толькі адно: я канчаткова выключыўся».

Адзін з аўстрыйскіх работных разгаварыўся ў аўтобусе з кандуктарам

— Як жывецца? — запытаў аўстрыйскі работчы.

— Вельмі добра, — многавачна адказаў кандуктар. — Раней мы прапалі 8 галіў у дзень, а зараз 10...

Аўстрыйскія работчы пабываюць у работных кварталах Германіі, расказваюць, што там рэзка пачуўся фашысцкі прытыгненне або убачыш фашысцкі значок у пяціцічы.

У час прабывання ў Гамбургу адзін з аўстрыйцаў спыніўся ў доме ў работчага. Аднойчы гамбургскі работчы запытаў свайго жося:

— Скажыце, у Аўстрыі ёсць камуністы?

Пачуўшы ўхілісты адказ аўстрыйца, работчы сказаў:

— Нічога, яны ў вас хутка з'явіцца».

Узельнікі экскурсіі з абурэннем расказваюць аб жабрацкай зарплате і бялізнагай эксплуатацыі работных у фашысцкай Германіі. Калы 25 проц мізэрнай зарплаты ідзе на палаткі і рознага роду адлічэнні. Сістэматычна змяншаюць заробатную плату і пагаршаюць умовы працы. Фашысты ў той-жа час няспынна павялічваюць нагрукку на кожнага работчага.

# ПРЫНЦЫПОВАСЦЬ НАВЫВАРАТ

Газета «Сталінская моладзь» у нумары ад 8 жніўня выступіла з радзінным артыкулам «Больш прынцыповасці», якім прабуе апраўдаць памылкі свайго папярэдняга выступлення ад рускім театры БССР.

Гэты артыкул хоць ён і азгаўлен «Больш прынцыповасці», знаходзіцца ў поўнай супярэчнасці з разуменнем сапраўднай большавіцкай прынцыповасці, якая з'яўляецца элементарным абавязкам кожнага рэдактара савецкай газеты і ў тым ліку тав. Стругаўшчыкова.

Істэрэчна-краслівы, прэтэнцыйны тон артыкула з'яўляецца вынікам неахайнага жадання рэдактара «Сталінскай моладзі» абараніць гонар свайго мундзіра.

Вядома, што «Звязда» артыкулам Г. Тарана «Аб рускім театры БССР» (№ 175 ад 30 ліпеня г. г.) выступіла, па-першае, супроць беспрынцыповага, палітычна шкідливага артыкула інспектара Упраўлення па справах мастацтва пры СНК БССР Р. Галубінкай «Аб рускім театры БССР», які, дарэчы, быў забаранены ў «Звяздзе» і без усякіх амен знайшоў сабе прытулак на старонках «Сталінскай моладзі» ў нумары ад 25 ліпеня; і, па-другое, супроць парочных метадаў работы камісіі, якая была вылучана варожым кіраўніцтвам Упраўлення для абследвання рускага театру і ў якую ўваходзіла тая-ж Р. Галубінка на правах «лепшага знатка» гэтага театру.

У сваім артыкуле Р. Галубінка з пенай у рожу абурвалася на адзіна ў БССР рускі театр, мечы на яго гром і маланку, агудна ахавваючы ўсе яго дасягненні, якіх ён дабіўся на пераход шкідлівым у Упраўлення, старанна імкнучыся пераваліць алканасць за ўсе неахайнасці ў рабоце театру на нялаўна вылучанага на пасадку дырэктара артыста тав. Траянскага і мастацкага кіраўніка театру.

«Звязда» зусім правільна ўказала «Сталінскай моладзі» на грубую памылку, якую дапусціла яна, надрукаваўшы гэты артыкул на сваіх старонках.

Невядома, з якіх меркаванняў аб «прынцыповасці» выхадзіла «Сталінская моладзь», калі яна выступіла з крыклівым артыкулам супроць «Звязды», у абарону шкідлівага артыкула Р. Галубінкай.

Фальшывым голасам «Сталінскай моладзі» павучае сваіх чытачоў і апяляе, што «ўсе спектаклі, якія былі паказаны менскаму гледачу, з усёй відарочнасцю дазваляюць, што театр не адкавае нават мінімальнай (падкрэслена намі — Рэд. «Звязды») драбаваным, які прад'яўляе яму савецкі глядач». У адным спектаклі свыхаўшчыца сацыяльна сутнасці, у другім — «не раскрываючы мыслі, у трэцім — «не глыбока раскрываючы вообразы» і т. д. і т. д. «У театры няма сапраўднага творчага гарэня» (!), усюды «ічэтка рамеціштва і штэмпі» і толькі «пролекі свежай мыслі сустракаюцца ў рабоце «вообных актёраў», а ваюгу усюды чорны і непрагледны маюнак. Рэдакцыя паўтарыла тое-ж самае, аб чым пісала ў сваім палітычна школьным артыкуле Р. Галубінка, тое-ж самае, што да Р. Галубінкай гаварылі аб рускім театры бандыты ад ма-

стацтва, імкнучыся не дапусціць яго існавання ў межах сацыялістычнай Беларусі. І гэта тав. Стругаўшчыкоў называе прынцыповасцю!

Газета далей піша: «У рэпартаж увайшлі такія выпадковыя п'есы, як «Мачеха», «Тропа шпіона», «Похіненне Елены», вельмі мала п'ес аб савецкай сапраўднасці і п'ес рускіх класікаў».

«Выпадковыя», бачыце, шмат, савецкіх і класічных мала. Мы гатовы дапамагчы тав. Стругаўшчыкоўу разабрацца ў гэтым «складаным» пытанні. «Как закалялась сталь», «Слава», «Очная ставка», «Беспоконная старость», — сучасныя савецкія п'есы. «Дети солнца» Горькага і «Бешенные деньги» Островскага — класічныя п'есы. Такім чынам, з 9 спектакляў, якіх ёсць у рэпартажы театру, — 4 савецкіх і 2 класічных. Не так ужо мала, тав. Стругаўшчыкоў!

У рэдакцыйным артыкуле «Сталінскай моладзі» ёсць толькі адно месца, дзе яна робіць выгляд, што прызнае свае памылкі, а па сутнасці ёю паўтарае іх.

«Адзіна вернай думкай у артыкуле тав. Тарана, — піша газета, — якую мы не можам не раздзяліць, з'яўляецца тое, што тав. Галубінка, гаворачы аб нягодных кіраўніках (падкрэслена намі — Рэд. «Звязды»), ні слова не сказала аб шкідлівай дзейнасці ворагаў народа!»

З цяжкасцю вышэдзішы скрозь зубы тэкс «прызнанне», газета «Сталінская моладзь» па сутнасці не толькі не прызнала свайго палітычнага памылкі, а наадварот, паглыбіла яе. Аб якой шкідлівай рабоце ворагаў народа мала і згодна была пісаць Галубінка, калі яна, усяляк укрываючы іх варожую дзейнасць, гаворыць толькі аб «абсягоннай амене кіраўніцтва» ў Упраўленні па справах мастацтваў, старанна скрываючы сапраўднае становішча спраў. І пасля гэтага наўмыслна рэдактар пад дэктоўку той-жа Галубінкай піша такую бягдзудлівую лепш было-б (а толькі так павінен наступіць савецкі журналіст), калі-б тав. Стругаўшчыкоў прама прызнаў бы: так, у выніку нашай палітычнай непекеменнасці мы змянілі артыкул з аўна палітычна школьным і ўстаноўкам.

У другім артыкуле, наперак ад зрадаму сэнсу, газета прапачае шэпталівае маладога рускага театру, каб як-небудзь выкруціцца з таго незаўважна становішча, у якім яна апынулася, надрукаваўшы артыкул Р. Галубінкай. Тут тав. Стругаўшчыкоў аказаўся падобным да аднаго дзівака, які папусціў біў пудоўную фарфаравую пуду.

— Што вы робіце? — спыталі ў яго. — Я раблю ўпых.

Каб апраўдаць свае памылкі, тав. Стругаўшчыкоў імкнецца паказаць рускі театр у такім святле, у якім-бы ён таксама быў падобен на упых.

Не выйдзе, тав. Стругаўшчыкоў, не выйдзе! Газета і рэдактару траба зразумець, што яе артыкулы, па сутнасці, з'яўляюцца спробай заместіць сляпы зараз выкрытых ворагаў народа з Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР і апраўдаць бяздзейнасць бяздзейнікаў і балбатуноў, якія ішчэ астатлія там і перахаджаюць росквіты беларускага савецкага мастацтва.

## ШКОЛЬНЫ БАЗАР

Згодна рашэння прэзідыума Менскага гарсовета з 20 жніўня па 1 верасня ў Менску будзе праведзены вялікі школьны базар. Абсталяваюцца павільны і ларкі па продажы школьна-п'ёмовых прылад і падручнікаў.

Адначасова да пачатку вучэбнага года ў Менску ў прамыслова-тварных

магазінах арганізоўваецца 7 новых аддзелаў, па продажы школьна-п'ёмовых прылад, падручнікаў і 6 аддзелаў — па продажы даўнячай вопраткі і абутку. З 20 жніўня ў кніжных магазінах, кібках і ларках час гаспаля будзе прадоўжан на 2 гады.



НОВЫ ЛЕНІНГРАД НА ЗДЫМКУ: від на новы мост імя Валдарскага з правага берагу Невы.

(Савофот).

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

На паўночным беразе ракі Янцзы кітайскія войскі прадаўжаюць развіваць контрастступление. Жорстка баі адбываюцца ў ваколіцах Хуаньмэя і Суоуна, да якіх падыходзяць буйныя японскія падмаванні. Зносіны знаходзяцца ў Хуаньмэя японскіх войск з тылам пераважна.

Адначасова з паспяховым развіццём аператываў на паўночным беразе Янцзы кітайскія войскі аказваюць таксама рашучае супраціўленне японцам і на паўднёвым беразе. Найбольш буйная атака была праведзена японцамі 5-га жніўня. У атацы ўдзельнічала цэлая дывізія. Два дні баі адбываліся за ўзвышша, раамешчанае паблізу Ньютоушані. Узвышша некалькі раз пераходзіла з рук у рукі і вярз утрымліваецца кітайцамі. У апошніх баях японцы страцілі 2-3 тысячы чалавек забітымі і раненымі.

У раёне Тэйкі кітайскія войскі выдучы контрастступление супроць трох тысяч японскіх салдат 116 дывізіі. З паўночна-заходняга боку кітайцы дасягнулі ваколіц горада. У бах японцы нясуць вялікія страты. Сярод забітых японцаў знойдзены камандзір палка.

Кітайская авіяцыя сумесна з берагавой артылерыяй паспяхова затрымавае прасоўванне японскіх суднаў уверх па рацэ Янцзы. 8 жніўня авіяцыя падвергла бамбардзіроўку японскіх вадных суднаў. У выніку, 7 японскіх суднаў былі знішчаны.

У тылу ў японцаў прадаўжаюцца актывныя дзеянні партызанаў.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

На паўдні правінцыі Шаньсі кітайскія войскі разбілі 4-тысячную японскую калону, якая прасоўвалася ад Цыньшэ да Ічэна. Звыш 1500 японскіх салдат забіты, 40 чалавек узяты ў палон, астатнія ўцяклі ў Ічэн. Кітайскія войскі захапілі 200 пазовак, 4 гарматы, 30 кулямётаў, 7 траншырных мартыраў, 500 вінтовак і вялікую колькасць ваенных прыпасаў.

Ва ўсходняй частцы правінцыі Хэнань кітайскія войскі ўзялі горад Чэчэнь. Гэта ўжо шосты горад на ўсходзе Хэнані, ачышчаны ад японскіх войск.

ЯПОНЦЫ ПРЫМЯНЯЮЦЬ АТРУЧАЮЧЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

ЖЭНЕВА, 9 жніўня. (БЕЛТА). Пастаянны дэлегат Кітая ў Совеце Лігі Нацыяў Ху Цай-пай адправіў у імя Генеральнага сакратара Лігі найвышэйшы даклад Тальбот — англійскага ўрача пры шпіталі ў Наньчане (сталіна правінцыі Цзіаньсі ў Кітаі). Даклад неабвержна даказвае, што японцы ў вайне ў Кітаі прымяняюць атручаючыя матэрыялы.

Доктар Тальбот адзначае 19 выпадкаў атручвання кітайскіх салдат гарчычным газам і хлорам.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Згодна адпаведнага зводкі іспанскага міністэрства абароны, 9 жніўня рэспубліканскія войскі, фарсіраваўшы раку Сегра, павялі наступленне ў напрамку на поўдзень ад Балагера. Захоплены значная колькасць палонных і ваенных матэрыялаў. Наступленне тымам пераважна.

У сектары ракі Эбро становішча на працягу дня не змянілася.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

У сектары Кастура і Монтэрэа (на паўднёвы захад ад Саламеа дэ ла Сэрэна) дзень моцна баі. Рэспубліканскія стрымліваюць наіск мяшчнікаў і інтэрвентаў, наносячы ім вялікія страты.

На іншых франтах без амен.

ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА МІНІСТРАЎ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 10 жніўня. (БЕЛТА). Учора пад старшынствам Негрына адбылося пасяджэнне іспанскага ўрада. У агулькіхавым камоніке гаворыцца, што «глава ўрада і міністр нацыянальнай абароны Негрын арабіў дэталёвае паведамленне ўрада ад ваенным становішчы, падкрэсліўшы гераічныя паводзіны рэспубліканскіх войск з выключнай алгавай выканальнасцю свай доўг. Правадзімыя рас-

публіканскімі войскамі ваенныя аператывы дэталёвае замацавалі рэзультаты прадыржатага за апошні час наступлення.

Міністр замежных спраў Альварэс дэль Вайо арабіў даклад аб міжнародным становішчы.

Урад разглядае рад бігучых пытанняў і прыняў рашэнне аб раздэ навачэнняў».

ГУТАРКА АЛЬВАРЭС ДЭЛЬ ВАЙО З АНГЛІЙСКІМ І ФРАНЦУЗСКІМ ПАВЕРНЫМІ У СПРАВАХ

БАРСЕЛОНА, 10 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў часе пасяджэння савета міністраў міністр замежных спраў Альварэс дэль Вайо прыняў французскага і англійскага павераных у справах, з якімі, як указваецца ў афіцыйным і-

камоніке, «абмеркаваў становішча, стварыўшыся па віне тых, хто сваім ўпартаым маўчаннем перашкаджае ўступленню ў сілу плана вываду замежных войск з Іспаніі, выпрацавана-якімі, як указваецца ў афіцыйным і-

камітэтам за камітэтам на неўмяшанню».

ЛІХАМАНКАВЫЯ РАБОТЫ ПА ПАБУДАВАННУ ў МАЦАВАННУ НА ГЕРМАНСКІМ УЗБ'ЯРЭЖЖЫ РЕІНА

ПАРЫЖ, 10 жніўня. (БЕЛТА). «Пары суар» у артыкуле, прысвечаным германскім ваенным падратчаванням на Рэйне, укавае, што 11 чэрвеня багуча года Герэйн, арабіўшы іспанскія паводкі па Рэйну, адлаў загал паскорыцца пабудаванне ўмацаванняў на заходняй граніцы Германіі. У сувязі з распараджэннем Герэйна аб мабілізацыі ўсюго грамадзянскага насельніцтва Германіі 300 тысяч кваліфікаваных рабочых былі перакінуты на Рэйн. 1 жніўня новым загалом ўстаноўлены так называемыя «забароненыя зоны», уключаючы берагі Рэйна, Вадзюскае правінцыю, акругу Гауаў ў Прусіі, правінцыю Гесен, акругі ў Ва-

вары і даліну ракі Некар у Вюртэмбергу. Загал прадулгджае пакаранне смерцю для германскіх падданых, якіх будуць знаваці ў раззатонаным тайн, азвааных з пабудаваннем ўмацаванняў.

Не глядзячы на строгі нагляд за месцамі работ, якія пачынуцца на працягу 190 кіламетраў, аднаму з супраціўнікаў «Пары суар» удалося наведваць раён фартыфікацыйных работ.

Паводле слоў гэтага супрацоўніка, праграма фартыфікацыйных работ ужо завершана на 75 проц. У раёне супроць Страсбурга блакаваны разамешчаны праз кожныя 150 метраў. Узбярэжжэ кожнага блакаваўа складаецца з 5 кулямётаў, 2 мартыра і 2 агнямітаў.

ДРУГІ СУСВЕТНЫ КАНГРЭС МОЛАДЗІ

НЬЮ-ЁРК, 10 жніўня. (БЕЛТА). 16 жніўня ў ЗША адрываецца II сусветны кангрэс моладзі. У сучасны момант у Нью-Ёрку на гэты кангрэс штодзённа прыбываюць дэлегаты з усіх канцоў свету.

## ПЕРАДАВІЯ КАМБАЙНЕРЫ КРЫМСКАЙ АССР У БССР

10 жніўня ў Менск прыбыла група перадавія камбайнераў МТС Крымскай АССР у складзе 9 чалавек. Мэта прыезду — перадаць камбайнерам БССР свой вопыт стаханавіцкай работы на камбайнах.

Сярод прыбыўшых — камбайнер Еўпатарыйскай МТС тав. Вараб'ёў К. А., які, працуючы на сіпце 2-х камбайнаў «Комунар», за 26 дзён ураб'ў 813 гектараў; камбайнер гэтай-жа МТС тав. Асозы І. А., які ўбраў камбайнам «Комунар» 537 гектараў; камбайнер Макушкай МТС тав. Сілін А. Ф., які ўбраў 504 гектары.

Прыбыўшыя былі сустрэты на вакзале прадстаўнікамі ЦК КП(б)Б, Наркамзема і друку.

11 жніўня ў Менск прыбыла другая група камбайнераў МТС Крымскай АССР у колькасці 12 чалавек. Усе прыбыўшыя камбайнеры раз'едуцца па МТС рэспублікі. (БЕЛТА).

## ФІЗКУЛЬТУРНЫ ПАРАД У МЕНСКУ

Ва ўсіх фізкультурных таварыствах на заводах фабрыках, на ўстановах сталіны БССР і ў часнях Менскага гарсовета ідзе ўжыванне падратчаваньня па прадстаўчача 30 жніўня ў Менску фізкультурнага парада.

У парадае прымуць удзел звыш 15.000 фізкультурнікаў 17 добраахотных таварыстваў горада — «Дынама», «Спартак», «Тамі», «Харчавік», «КІМ», «Буравеснік» і інш. Фізкультурнікі з'яваду імя Варашылава, імя Кірава, імя Молатава, «Большэвік» і т. д. 2.000 фізкультурнікаў абласней БССР, 6.000 школьнікаў.

Удзельнікі парада ўрачыстым маршам пройдуць перад урадавай трыбунай, ляманструючы любіў і адданасць сваёй радзіме, сваёму любімым працардзю наролаў, лепшаму другу фізкультурнікаў — таварышу Сталіну.

Цікавай будзе калона мота-спартсменаў з 80 вадзельцаў. На-халу машыны спартсмены выкануюць розныя акрабачыныя нумары.

Увечары на стадыёне «Дынама» імя Кірава адбудзецца фізкультурнае свята. Студэнты ордэнаванага Беларускага інстытута фізкультурны пакажы інспірароўку «Мы вайны не хочам, але к бою гатовы», выканваючы імі наладна на фізкультурным парадае ў Менску. І. МІН.

Ад СТАЛІНСКАГА РК КП(б)Б г. МЕНСКА. Наказваецца картку на № 957201, выданую на імя Рольфа Елены Мофшаніча, лічыць несапраўднай.

Вял. абавязкі аднаго рэдактару Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

**Кіно «Парыжская Комуня»**  
Цэнтр парку культуры і адукацыі  
ШУКАЛІНІ ПІСЦАСЦІ

**Кіно «Спартак»**  
КНЯЖНА МАРЫ

**Кіно «Навіны дз»**  
1) Журнал «Сов. искусство» № 7.  
2) Журн «Советское хозяйство» № 4.  
3) Журн «Советское хозяйство» — «Ворота в Арктику»

**Дашчыя кіноапер**  
1) Усеагрэдыя свята.  
2) Кіно пра рыбака і рыбку.  
3) Журнал «ПIONEER» № 6.

**Кіноапер «Чырвоная зорка»**  
«ДРУЗЬЯ ІЗ ТАВОРА»

**Кіноапер «Атлантычныя»**  
ЧАЛАВЕК-НЕВІДЫМКА

**УСЁ ДЛЯ РАМОНТУ І АБСТАЛЯВАННЯ КВАТЭР І ПАКОЎ**

**МЕНГОРПРАМГАНДЛЕМ**

**ЗАВЕЗЕНА ў СВАЕ МАГАЗІНЫ:**

магазін № 15 (вул. Дземяна Вед-пага, 3),  
магазін № 19 (Комсомольская, 5),  
магазін № 25 (Чэрвеньскі рынак),  
магазін № 41 (Пл. «Саваніка», 3),  
магазін № 42 (Саваніка, 50),  
магазін № 43 (Пл. «Саваніка», 12),  
магазін № 46 (Вольна, 11),  
магазін № 47 (Коныры рынак),  
магазін № 51 (Пл.з волі, 33),  
магазін № 52 (Пл.з Волі, 30),  
магазін № 54 (Комсомольская, 5),  
ларок № 1 (Коныры рынак),  
ларок № 20 (Чэрвеньскі рынак),  
павільён № 3 (Старавоенны рынак),  
павільён № 4 (Чэрвеньскі рынак),  
павільён № 5 (Кобальскае плошча).

**у вялікім асартыменце наступныя тавары:**

**ФАРБЫ МАСЛЯНЫЯ ВЫШЭЙШАЯ ЯКАСЦІ**  
(па натуральнай і штучнай аліфе),  
колеры: БЕЛЫ, БЛАКІТНЫ, СЛАНОВАЯ КОСЦЬ, СІНЯЯ І ПАЛА'Я

**ФАРБЫ:** вышэйшая ўсіх сартоў мастацкія ўсіх сартоў, сухія, каліфарыя, калянавыя.

**ультрамарын, медны купарос, кісці мастацкія і малярныя ўсіх размераў**

**АЛІФА АКСОЛЬ ШТУЧНАЯ**  
Фарба для жалезных дахаў, спірт для прымусаў.

**ВІЛКІ ШПАЛЕРАЎ** РОЗНЫХ ВІДВАР'ВЫВАР' ФАВРЫК

У вялікім выбары СКАВАНІЯ І ГАСПАДАРЧЫЯ ТАВАРЫ: шпты, чыгуначныя дзверкі, пабудзверкі, асаўкі і рошныя фарфарнае, фанісавая і шкідная пасуда.

МЕНГОРПРАМГАНДЛЕМ.

**ЛУЖАНСЯНСКІ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫ ПАЛІ-ВОДЧЫ ТЭХНІКУМ**

**авяшчае НАБОР студэнтаў**  
па 1938-39 вучэбны год на 1 курс.

ТЭХНІКУМ РЫТКУЕ АГРАНОМАТ-ПАЛІВНОДАФ СЭРЭДНІЯ КВАЛІФІКАЦЫІ. Прымаюцца асобы на ўзраце ад 15 да 30 год з адукацыяй за вышэйшым сярэдняму школу (7 класаў) сярэдняй школы.

Паступаючы павінен зладваць іспыты з 15 па 25 жніўня па беларускай мове і літаратуры, рускай мове, паўнагрэды, матэматыцы, фізіцы і фізічнай геаграфіі ў аб'ёме праграм вышэйшай сярэдняй школы.

Асобы, якія скончылі НСШ і маюць адзінакі выдаткі па ўважзавых прадамах, прымаюцца ў тэхнікум таксама іспытаў.

Прыём асаў да 15 жніўня. Да заваяў аб паступленні трэба прыкісаці наступныя дакументы (у арыгіналах): аб адукацыі, аўтабіяграфію, метрыку, дакумент аб стане здароўя; а таксама дзве асапачыныя фотазакарткі і на 40 кап. паштоўны марак. Пры з'яды на іспыты неабходна мець пры сабе папарт.

Усе прынятыя ў тэхнікум абавязваюцца ітэр'ягата і сцэпін'яцца на паспяховасці. Ёсць сталонавае ланца і прылажы.

Пачатак заняткаў з 1 верасня.  
Завань накіроўваць: г-р Вінек, Лужанскае сельска-гаспадарчы тэхнікум. ДЫРЭКЦЫЯ.

**ПАВОДЛЕ РАШЭННЯ ўРАДА САЮЗА ССР**

**ВЫПУШЧАНА**

**ДЗЯРЖАУНАЯ УНУТРАНЯЯ**

**ВЫІГРЫШНАЯ**

**ПАЗЫКА 1938 г.**

І праводзіцца каніерса дзяржаўных унутраных выігрышных пазык 1938, 1939, 1940, 1941 і 1942 г.

Дзяржаўная унутраная выігрышная пазыка 1938 г. вышучыцца па суму 600 мільярд руб. тэрмінам на 20 год з 1 чэрвеня 1938 г. па 1 чэрвеня 1958 г. у аб'ёміх пазык 200, 100 і 300 руб.

УВЕСЬ ДАХОД ад ПАЗЫКІ ВЫПАЧВАЕЦЦА ў ВЫГЛЯДЗЕ ВЫІГРЫШАЎ.

У КОЖНЫМ ТЫРАЖЫ РАЗЫГРЫВАЕЦЦА: 4 выігрышы па 25 тысяч руб., 20 выігрышаў па 10 тысяч руб., 120 выігрышаў па 5 тысяч руб., 1200 выігрышаў па 1 тысячы руб. і 4.350 выігрышаў па 400 руб., а ўсяго 5.600 выігрышаў на суму 3.334.400 руб.

АВІЯЦЫ ПАЗЫКІ СВАБОДНА ПРАДАЮЦЦА І КУПІЮЦЦА ЗА НАЯНЫ РАДІК УСІМ АПЧАДНЫМІ КАСАМІ.

Абмен авіацый дзяржаўных унутраных выігрышных пазык 1939, 1940, 1942, 1943 г. па пазыку 1938 г. праводзіцца апчаднымі касамі да 1 сакавіка 1939 г. Пасля гэтага тэрміна неабходныя авіацый трапць сваю сілу і абмену не падлягаюць.

НАВІВАВІШЭ АВІЯЦЫ ПАЗЫКІ ДЗЯРЖАўНАЎ УНУТРАНЯЯ ВІІГРЫШНАЯ ПАЗЫКА 1938 ГОДА!

**ДУБРОВЕНСКІ ПЕДРАВАК**

**авяшчае ПРЫЁМ студэнтаў**  
па 1938-39 вучэбны год  
на 1 курс дзёйнага і вечарняга рабона.

На 1 вечарні курс прымаюцца асобы без адрыву ад вышучаўшчы.

Паступаючы павінен зладваць іспыты з 1 і класі іспыты з удзелаў агульнай адукацыі, матэматыцы (вусна і пісьмова), па гісторыі, геаграфіі, фізіцы.

Завань прымаюцца з 20 чэрвеня да 20 жніўня ад асоб, скончыўшых НСШ або 7 класаў сярэдняй школы. Да заваяў трэба прыкісаці наступныя дакументы: атэстат аб адукацыі НСШ або 7 класаў сярэдняй школы (у арыгінале), метрыку, дакумент аб адукацыі да вышэйшай школы, дакумент аб стане здароўя (аўтабіяграфію, дзве асапачыныя фотазакарткі і на 40 кап. паштоўны марак. Прыёмныя іспыты з 20 па 30 жніўня.

Прынятыя ў рабона на дзёнае аддзельнае аб-вешчываюцца атчэпнамі і кватэрнікі.

Завань накіроўваць па адрасу: г-р Дуброўна, БССР, Дубровенскі педравак. ДЫРЭКЦЫЯ.

**АРШАНСКІ НАСТАЎНІЦКІ ІНСТЫТУТ**

**авяшчае, што ў гэтым ПАДАЧЫ ДАКУМЕНТАР** для паступлення на факультэт літаратурна-мове і літаратуры з аддзельнымі рускімі і беларускімі — ПРАЦЯГНУТ.

У інстытут прымаюцца асобы на ўзраце да 40 год, які маюць агульна-адукацыйную падратчаваньне ў аб'ёме 7 класаў сярэдняй школы. Іспыты па «вясельшчым» новам не будуць. Паступаючы абавязваюцца ітэр'ягата і сцэпін'яцца на паспяховасці аддзельна і агульна-адукацыйна. Дакументы,